

**НОВАЕ ВЫДАННЕ**

# «Сэрцу соладка, ясна, трывожна»

Мак назваў сваю трэцюю кнігу паэт з Пінска Анатоль Шушко. Ён падрыхтаваў яе, ведаючы, што наўрад ці ўжо ўбачыць выданне. Вершы для зборніка аўтар адбіраў, як сведчыць яго жонка Любові Міхайлаўна, даволі доўга і рупліва. У асноўным гэта прысвячэнні каханай жонцы, роднай вёсцы Сташаны, гораду над Пінай і, зразумела, блізкім і дарагім сэрцу людзям.

Зборнік складаецца з трох раздзелаў: «Таемныя струны душы чалавечай», «Гімн каханню» і «Памяці паэта». У апошні ўвайшлі вершы, прысвечаныя Анатолю Шушко калегамі, а таксама эсэ-ўспамін аднакурсніцы паэта на Белдзяржуніверсітэце, вядомага экспкурсавода, аўтара цікавых кніг аб Палессі і Пінску Таццяны Хвагінай. Зразумела, усё гэта было напісаны ўжо пасля смерці паэта, як і

уступная частка члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Марыі Ляшук. Дарэчы, тут шмат фотаздымкаў, на якіх бачым не толькі самога паэта, але і яго блізкіх людзей. Думаю, гэта робіць зборнік больш прывабным і дарагім для родных і сяброў Анатоля Шушко, а таксама для аматараў яго паэзіі. А заканчваецца выданне восьмірадковым вершам «Парада»:

Век гэтай мудрасці быць  
з намі:  
Адно, душою не гавей.  
Каб нават хіксыя спазналі,  
Жыццё тваё – дзеля людзей.

Калі цябе, аднак, не будзе,  
Пакліча ў бездань іншы свет,  
Ніхай аднойчы скажуць людзі:  
«Ён у нашай памяці жыве».

Вершы Анатоля Шушко вызначаюцца метафорычнасцю, арыгінальнасцю і глібінёй думкі. Першую сваю кнігу «Выток і прычасце» паэт выдаў ва ўз-

Анатоль ШУШКО



**Сэрцу соладка,  
ясна,  
трывожна**

росце 40 гадоў у 1994 годзе. Другая кніга, «Шаны» (шанаванне), назув' якой дала родная аўтару вёска Сташаны, убачыла свет за кошт пенсіі бацькі-франтавіка і сыноў Анатоля Шушко праз 17 год пасля выдання пер-

шай кнігі. Пішу аб гэтым наўмысна, бо даўно надышоў час выдаць паўнавартаснае «Выбранае» паэта, які пачаў друкавацца яшчэ ў піянерскім узросце. Аб Анатолю хадзілі легенды падчас яго навучання на філфаку БДУ, бо вершы маладога аўтара заўважыў вялікі знаўца беларускай паэзіі, крытык Варлен Бечык. Не толькі заўважыў, але і надрукаваў іх у газете «Літаратура і мастацтва». Музыку на гэтыя творы напісаў яго сябра, які, на жаль, таксама нядаўна пайшоў з жыцця, таленавіты музыкант і аматарскі кампазітар Аляксандар Жуковіч. Словы і музыка гэтай песні былі надрукаваны ў газете «Пінскі веснік».

Пінскі вальс –  
Песня і хваль, і каштанаў...  
Пінскі вальс –  
Сонечны смех закаханых...  
Музыка ў сэрцы гучыць –  
Будзем у танцы кружыць...  
Любая, горад удзячыў  
для нас  
Пінскі вальс!  
Валерый ГРЫШКАВЕЦ

час ад часу друкуючы іх у рэгіянальных і рэспубліканскіх перыядычных выданнях, у тым ліку ў часопісах «Полымя», «Маладосць», у калектыўных зборніках, у газете «Літаратура і мастацтва». Мне ўдалося надрукаваць вершы Анатоля Шушко ў перакладзе на рускую мову ў часопісах «Москва» і «Нёман», «Літературной России», антalogii «Современная белорусская поэзия» (Москва, 2003 год). Дарэчы, яго пяра належыць адзін з лепшых вершаў аб горадзе над Пінай – «Пінскі вальс». Музыку на гэтыя творы напісаў яго сябра, які, на жаль, таксама нядаўна пайшоў з жыцця, таленавіты музыкант і аматарскі кампазітар Аляксандар Жуковіч. Словы і музыка гэтай песні былі надрукаваны ў газете «Пінскі веснік».

Пінскі вальс –  
Песня і хваль, і каштанаў...

Пінскі вальс –  
Сонечны смех закаханых...

Музыка ў сэрцы гучыць –  
Будзем у танцы кружыць...

Любая, горад удзячыў  
для нас

Пінскі вальс!